

## § 17. Алкадыены

Вядомы вуглевадароды з дзвюма двайнымі сувязямі ў малекуле. Нагадаем, што наяўнасць двайной сувязі вуглярод-вуглярод абазначаецца суфіксам *-ен*, а адпаведны клас злучэнняў называецца алкены. Наяўнасць у малекуле двух двайных сувязей абазначаецца *-дыен*, а адпаведны клас злучэнняў называецца **алкадыены**.

Выведзем агульную малекулярную формулу алкадыенаў. Нагадаем, што агульная формула алканаў  $C_nH_{2n+2}$ . З папярэдняга параграфа вы даведаліся, што малекула алкену ўтвараеца ў выніку адшчаплення ад малекулы алкану двух атамаў вадароду. Такім чынам, утварэнне адной двайной сувязі прыводзіць да памяншэння змяшчэння вадароду ў малекуле на два атамы, таму агульная формула алкенаў  $C_nH_{2n}$ . Утварэнне яшчэ адной двайной сувязі паменшыць змяшчэнне атамаў вадароду ў малекуле яшчэ на два, такім чынам, агульная формула алкадыенаў  $C_nH_{2n-2}$ .

Назвы алкадыенаў складаюцца па тых самых правілах, як і алкенаў, толькі суфікс *-ен* замяняецца на *-дыен*.

Прывядзём некалькі прыкладаў формул і назваў алкадыенаў:



Як бачна, узаемнае размяшчэнне двайных сувязей у малекулах алкадыенаў можа быць розным.

Найбольшую практычную цікаласць уяўляюць алкадыены, у малекулах якіх двайныя сувязі раздзелены *адной адзінай* сувяззю. Такія алкадыены называюцца *спалучанымі* алкадыенамі. Найпрасцейшым прадстаўніком спалучаных дыенаў з'яўляецца бутадыен-1,3:




Гэта бясколернае газападобнае рэчыва з рэзкім пахам ( $t_{\text{кпп}} = -4^{\circ}\text{C}$ ). Разгледзім яго будову падрабязней.


### Будова бутадыену-1,3

Усе чатыры атамы вугляроду ў малекуле бутадыену-1,3 знаходзяцца ў стане  $sp^2$ -гібрыдызацыі. Тры гібрыдныя арбіталі кожнага атама вугляроду размяшчаюцца ў адной плоскасці пад вугламі  $120^{\circ}$ . Адпаведна, атамы

ў малекуле бутадыену-1,3 таксама размяшчаюцца ў адной плоскасці, валентныя вуглы прыкладна роўныя  $120^\circ$ :



Негібрыдныя  $p$ -арбіталі кожнага атама вугляроду размяшчаюцца перпендыкулярна плоскасці малекулы. Пры перакрываенні негібрыдных  $p$ -арбіталаў утвараюцца  $\pi$ -сувязі:




Мал. 17.1. Схема ўтварэння  $\pi$ -сувязей у малекуле бутадыену-1,3:  
а — від збоку; б — від зверху

З малюнка 17.1, б відаць, што перакрываенне негібрыдных  $p$ -арбіталаў адбываецца паміж звязанымі двайнымі сувязямі атамамі вугляроду  $C(1)=C(2)$  і  $C(3)=C(4)$ . Але, акрамя таго, у дадзенай малекуле маецца перакрываенне  $p$ -арбіталаў паміж другім і трэцім атамамі вугляроду. Такім чынам,  $\pi$ -сувязі ў малекуле бутадыену-1,3 не з'яўляюцца ізаляванымі, яны ўтвараюць адзіную спалучаную сістэму, якая ахоплівае ўсе чатыры атамы вугляроду. Іншымі словамі,  $\pi$ -электроны ў малекуле бутадыену не належаць асобным сувязям. У гэтым выпадку кажуць, што  $\pi$ -электроны дэлакалізаваны.

Спалучэнне прыводзіць да некаторага выраўноўвання даўжынъ двайных і адзінарных сувязей у малекуле бутадыену-1,3.

З малюнка 17.2 відаць, што двайныя сувязі ў малекуле бутадыену-1,3 некалькі даўжэйшыя, чым у малекуле этану, у той час як сувязь  $C(2)—C(3)$  у малекуле бутадыену-1,3 істотна карацейшая, чым у малекуле этану. Эфект спалучэння аказвае ўплыў і на хімічныя ўласцівасці дыенаў, пра якія пойдзе гаворка ніжэй.




Мал. 17.2. Даўжыні сувязей (нм) у малекуле бутадыену-1,3 у параўнанні з даўжынямі сувязей у малекулах этылену і этану


## Хімічныя ўласцівасці спалучаных алкадыенаў

### 1. Галагенаванне. Далучэнне галагену


Так як у малекулах алкадыенаў маюцца двайныя сувязі, для іх, як і для алкенаў, харектэрны рэакцыі далучэння. Алкадыены аб'ясколерваюць бромную ваду, далучаюць галагенавадароды і г. д. Аднак з-за эффекту спалучэння рэакцыі далучэння тут маюць свае асаблівасці. Так, у выпадку далучэння да малекулы бутадыену-1,3 адной малекулы брому могуць быць атрыманы два прадукты. Адзін з іх утвараецца ў выніку далучэння малекулы брому па любой з двайных сувязей (прадукт 1,2-далучэння). У гэтым выпадку бутадыен-1,3 паводзіць сябе падобна алкенам. Другі прадукт атрымліваецца ў выніку 1,4-далучэння:




Працэс 1,4-далучэння можна схематычна паказаць наступным чынам. Атамы брому далучаюцца па крайніх атамах вугляроду:



Пры гэтым у другога і трэцяга атамаў вугляроду з'яўляюцца свабодныя валентнасці, за кошт якіх утвораецца  $\pi$ -сувязь унутры малекулы:



У малекулах прадуктаў 1,2- і 1,4-далучэння маеца двайная сувязь, таму кожная такая малекула можа далучыць адну малекулу брому. Пры наяўнасці дастатковай колькасці брому ўтвораецца рэчыва, якое змяшчае чатыры атамы брому ў малекуле:




\* Гідрыраванне дыенаў

## 2. Полімерызацыя

Дзякуючы наяўнасці двайных сувязей алкадыены, таксама як і алкены, могуць уступаць у рэакцыю полімерызацыі. Полімерызацыя спалучаных алкадыенаў мае вялікае прымысловое значэнне, паколькі на гэтым працэсе заснавана вытворчасць *каўчукаў* – палімераў, якія прайўляюць высокую эластычнасць і маюць шырокое практычнае прымяненне.

Акрамя сінтэтычных каўчукаў, што атрымліваюцца ў прымысловасці па рэакцыі полімерызацыі спалучаных дыенаў, існуе *натуральны каўчук*. Натуральны каўчук сустракаецца ў прыродзе і ўяўляе сабой прадукт полімерызацыі 2-метылбутадыену-1,3, ці *ізапрэну*:




Натуральны каўчук атрымліваюць з млечнага соку некаторых раслін, у асноўным з бразільскай гевеі. Для гэтага на ствалах дрэў гевеі робяць надрэзы. Сок, які вылучаецца з надрэзаў, змяшчае да 40–50 % растворанага поліізапрэну (натуральнага каўчуку).

З-за шырокага прымянення вырабаў на аснове каўчуку ужо ў пачатку XX стагоддзя аб'ёмы вытворчасці натуральнага каўчуку аказаліся недастатковымі, таму пачалася інтэнсіўная распрацоўка метадаў атрымання сінтэтычных аналагуў. Сінтэз каўчуку полімерызацыяй бутадыену-1,3 у прымысловым маштабе ўпершыню ў свеце быў ажыццёўлены ў СССР у 1930 годзе на аснове способу, распрацаванага С. В. Лебедзевым.


Разгледзім рэакцыю полімерызацыі бутадыену-1,3, па якой атрымліваюць сінтэтычны каўчук. Працэс полімерызацыі можна прадстаўіць як рэакцыю далучэння малекул бутадыену-1,3 адна да адной, якая мнагакратна паўтараеца. Як вы ўжо ведаецце, спалучаныя алкадыены могуць уступаць у рэакцыі 1,2- і 1,4-далучэння. Уласцівасці каўчуку маюць толькі прадукты рэакцыі полімерызацыі, што працякае як 1,4-далучэнне — 1,4-полімерызацыя. Пакажам гэтыя працэсы схематычна.

Спачатку за кошт разриву двайных сувязей адбываеца злучэнне дэвюох малекул бутадыену-1,3:




Пры гэтым за кошт свабодных валентнасцей, якія з'явіліся ў другога і трэцяга атамаў вугляроду, у сярэдзіне малекул утвараючы  $\pi$ -сувязі.

Да часціцы, якая ўтварылася, далучаеца наступная малекула бутадыену-1,3:




У выніку мнагакратнага паўтарэння працэсу 1,4-далучэння ўтвараецца малекула палімера. Працэс полімерызацыі выражаетца наступным ураўненнем:



Прадукт полімерызацыі называецца 1,4-полібутадыен. Полібутадыен з'яўляецца *сінтэтычным каўчукам*.


Прывядзём ураўненне рэакцыі полімерызацыі ізапрэну:



**Уласцівасці каўчуку.** Важнейшай уласцівасцю каўчуку з'яўляецца эластычнасць, гэта значыць здольнасць расцягвацца і сціскацца, а потым аднаўляць ранейшую форму пасля спынення дзеяння сілы. Высокая эластычнасць каўчуку тлумачыцца тым, што яго макрамалекулы маюць форму спіралей, якія могуць расцягвацца і сціскацца, падобна спружынам.

Эластычнасць каўчуку прайяўляецца толькі пры невялікіх нагрузках. Калі каўчук расцягваецца з дастаткова вялікай сілай, адбудзецца не толькі выпроставанне макрамалекул, але і зрушэнне іх адносна адна адной. Апошнє прывядзе да незваротнай дэфармацыі каўчуку.

**Вулканізацыя каўчуку.** Натуральны і сінтэтычны каўчукі выкарыстоўваюцца пераважна ў выглядзе гумы, паколькі яна валодае значна больш высокай трываласцю, эластычнасцю і шэрагам іншых каштоўных уласцівасцей. Для атрымання гумы каўчук падвяргаюць *вулканізацыі* – награванню каўчуку з серай. Пры гэтым сера ўступае ў хімічнае ўзаемадзеянне са спіралепадобнымі малекуламі каўчуку, як бы «сшываючы» іх адна з адной (мал. 17.3).




Мал. 17.3. Схема вулканізацыі каўчуку

«Сшытыя» малекулы не могуць зрушвацца адносна адна адной нават пры высокіх нагрузках, таму ў выніку вулканізацыі павышаецца эластычнасць матэрыялу.


### Атрыманне спалучаных алкадыенаў

Манамеры для вытворчасці каўчукаў – бутадыен-1,3 і ізапрен у цяперашні час сінтэзуюць з прадуктаў нафтаперапрацоўкі.

Бутадыен утвараецца пры дэгідрыраванні бутану:



Ізапрэн атрымліваоць дәгідрыраваннем 2-метылбутану:



З іншымі метадамі атрымання спалучаных дыенаў вы можаце пазнаёміцца, перайшоўши па спасылцы ѿ QR-кодзе.

\* Іншыя методы  
атрымання дыенаў

*Вуглевадароды нецыклічной будовы, у малекулах якіх маюцца дзве двайныя сувязі, называюцца алкадыенамі.*

Агульная формула алкадыенаў  $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ .

Алкадыены, у малекулах якіх двайныя сувязі  $\text{C}=\text{C}$  раздзелены адной адзінай сувяззю, называюцца спалучанымі алкадыенамі. У малекулах спалучаных алкадыенаў  $\pi$ -электроны дэлакалізаваны.

Спалучаныя алкадыены здольны ўступаць у рэакцыі 1,2- і 1,4-далучэння.

У выніку рэакцыі полімерызацыі спалучаных алкадыенаў утвараюцца каучукі — палімеры, якія праяўляюць высокую эластычнасць і маюць вялікае практычнае значэнне.

Награваннем каучуку з серай атрымліваюць гуму. Гэты працэс называецца вулканізацыяй.

Бутадыен-1,3 і ізапрэн атрымліваюць па рэакцыі дәгідрыравання бутану і 2-метылбутану адпаведна.

### Пытанні і заданні

1. Напішыце структурныя формулы двух спалучаных алкадыенаў саставу  $\text{C}_5\text{H}_8$  і назавіце іх. Якое з прыведзеных вамі рэчываў можа існаваць у выглядзе цыс- і транс-ізамераў?

2. Напішыце ўраёненні рэакцый, якія працякаюць, і назавіце рэчывы, што атрымліваюцца ў выніку далучэння да малекулы бутадыену-1,3: а) адной малекулы брому; б) адной малекулы вадароду; в) двух малекул брому. Улічыце магчымасць утварэння прадуктаў 1,2- і 1,4-далучэння.

3. Напішыце формулы магчымых прадуктаў, якія ўтвараюцца пры паслядоўным далучэнні да малекулы бутадыену-1,3 спачатку адной малекулы брому, а потым адной малекулы хлору.

4. Якім асаблівасцямі будовы тлумачыцца эластычнасць каўчуку?  
 5. Як доследным шляхам даказаць наяўнасць двайных сувязей у макрамалекулах каўчуку?

6. Прывядзіце формулы натуральнага і сінтэтычнага (бутадыенавага) каўчукаў. Ці з'яўляюцца гамолагамі іх манамеры?


7\*. Адзін з відаў сінтэтычных каўчукаў — бутылкаўчук — харектарызуецца такім каштоўнымі ўласцівасцямі, як высокая эластычнасць, хімічная ўстойлівасць, газанепранікальнасць. Ён выкарыстоўваецца для вырабу аўтамабільных камер, мембранных прагумаваных тканін, электраізоляцыйных матэрыялаў і інш. Бутылкаўчук сінтэзуюць шляхам сумесной полімерызацыі 2-метылпрапену (ізабутылену) і ізапрэну. Макрамалекулы бутылкаўчуку змяшчаюць звёны абодвух манамераў.

а) Напішыце структурныя формулы манамерных звёнаў бутылкаўчуку.  
 б) Бутылкаўчук масай 26,22 г можа абясколерыць 48 г 5%-га раствору брому ў  $\text{CCl}_4$ . Разлічыце, колькі манамерных звёнаў ізабутылену прыпадае на адно манамернае звязанне ізапрэну ў бутылкаўчуку.


## § 18. Алкіны

Атамы вугляроду могуць быць звязаны паміж сабой не толькі адзінарнымі ці двайнымі, але таксама трайнымі сувязямі. Найпрастейшым вуглевадародам, які змяшчае трайную сувязь, з'яўляецца *этын*, або *ацэтылен*,  $\text{HC}\equiv\text{CH}$ . Разгледзім яго будову.


Кожны атам вугляроду ў ацэтылене ўтварае чатыры хімічныя сувязі. Утворэнне гэтых сувязей адбываецца за кошт чатырох атамных арбіталаў:



Успомнім будову этылену:



Атамы вугляроду ў гэтай малекуле знаходзяцца ў стане  $sp^2$ -гібрыдызацыі. За кошт  $sp^2$ -гібрыдных арбіталаў кожны атам вугляроду ўтварае тры  $\sigma$ -сувязі: дзве сувязі з атамамі вадароду і адну — з суседнім вугляродам:



Мал. 18.1. Утворэнне  $\sigma$ -сувязей у малекуле этылену